

## 11. 根据录音内容完成兰兰和明明说的话。

1. 我觉得……
2. 对我来说……
3. 我非常喜欢……
4. 实际上……

### 语法

В китайском языке есть ряд прилагательных (наречий), которые образуются следующим образом: 好 hǎo + глагол. Эта конструкция имеет значение «легковывполнимый». В свою очередь конструкция 不好 bùhǎo + глагол имеет значение «трудновывполнимый».

Например: 好学 hǎo xué – лёгкий (об изучении), 好写 hǎo xiě – лёгкий (о написании; в использовании (о ручке)), 好懂 hǎo dǒng – лёгкий (о понимании), 好做 hǎo zuò – лёгкий (о выполнении), 好用 hǎo yòng – простой (в использовании), 好看 hǎo kàn – красивый (на вид), 好听 hǎo tīng – красивый (на слух), 好吃 hǎo chī – вкусный (о еде), 好喝 hǎo hē – вкусный (о напитках), 好玩儿 hǎo wánr – забавный, интересный и т.д.

不好做 – трудный (для выполнения), 不好用 – сложный (в использовании), 不好懂 – сложный (для понимания), 不好写 – сложный (в использовании (о ручке)), 不好看 – некрасивый (на вид), 不好听 – некрасивый (на слух), 不好玩儿 – невесёлый, невесело, 不好吃 – невкусный (о еде), 不好喝 – невкусный (о питье), 不好复习 – сложный (для повторения) и т.д.

У кітайскай мове ёсць шэраг прыметнікаў (прыслоўяў), якія ўтвараюцца наступным чынам: 好 hǎo + дзеяслоў. Гэта канструкцыя мае значэнне «лёгкавыканальны». У сваю чаргу канструкцыя 不好 bùhǎo + дзеяслоў мае значэнне «цяжкавыканальны».



Напрыклад: 好学 hǎoxué – лёгкі (пра вывучэнне),  
 好写 hǎoxiě – лёгкі (пра напісанне; у выкарыстанні (пра  
 ручку)), 好懂 hǎodǒng – лёгкі (пра разуменне), 好做  
 hǎozuò – лёгкі (пра выкананне), 好用 hǎoyòng – просты (у  
 выкарыстанні), 好看 hǎokàn – прыгожы (на выгляд),  
 好听 hǎotīng – прыгожы (на слых), 好吃 hǎochī – смачны  
 (пра ежу), 好喝 hǎohē – смачны (пра напоі), 好玩儿  
 hǎowánr – пацешны, займальны і г.д.

不好做 – цяжкі (для выканання), 不好用 – склада-  
 ны (у выкарыстанні), 不好懂 – складаны (для разумен-  
 ня), 不好写 – складаны (у выкарыстанні (пра ручку)),  
 不好看 – непрыгожы (на выгляд), 不好听 – непрыгожы  
 (на слых), 不好玩儿 – невясёлы, нявесела, 不好吃 – ня-  
 смачны (пра ежу), 不好喝 – нясмачны (пра пітво), 不好  
 复习 – складаны (для паўтарэння) і г.д.

## 12. 填空。

这个电影很……。

这个菜很……。

这个游戏很……。

汉字不……。

汉语不……。

这首歌很……。

**13.** 用好学、好写、好懂、好做、好用、好看、好听、  
 好吃、好喝、好玩儿、不好懂、不好用、不好写、不好  
 看、不好听、不好玩儿、不好吃、不好喝、不好复习介  
 绍自己的情况。

如:

对我来说, 苹果很好吃。

我觉得, 汉字不好学。

## 阅读

### 我最好的朋友

你们知道我最好的朋友是谁吗？那就让我来告诉你们吧！

我的好朋友是周清若，她最近喜欢编一个辫子上学，身高大约1.36米。她喜欢和同学和谐相处，一起玩，是班里的副班长，在班上，她写作业的速度很快，她是个快乐，活泼开朗的女孩，她也喜爱读书，在中午，或者是写完作业的时候，她总是开始读书，她的习字册上的字非常工整，我们班上的人几乎都想向她学习。她的考试成绩在我们班是前几名，她在二年级的时候，数学语文都免考过。

这就是我的朋友，听了她的介绍后，你们愿意跟她交朋友了吗？

#### 生词：

1. 编 biān плести, заплетать / плесці, заплітати
2. 辫子 biànzi коса / каса
3. 和谐相处 héxiéxiāngchǔ ладить, жить в мире и согласии / ладзіць, жыць у міры і згодзе
4. 副班长 fùbānzhǎng помощник старосты / памочнік старасты
5. 活泼 huópo бойкий; подвижный / бойкі; рухомы
6. 开朗 kāilǎng приветливый, открытый / ветлівы, адкрыты
7. 工整 gōngzhěng аккуратный; ровный / акуратны; роўны
8. 免考 miǎnkǎo освобождение от экзаменов / вызваленне ад экзаменаў

#### 问题：

1. 谁是我们班的副班长？
2. 我朋友最喜欢做什么？
3. 她的成绩好吗？